

Запрашаем наведальцаў

12 лютага 2022 г.

Дзень здароўя

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
1 - 4 класы			
Мультурок "Вітаміны на маім сталі"	9.00 - 9.45	Кабінет №12	Марчык Т.П.
Тэмавальная праграма "У краіне Здароўя"	9.55 - 10.40	Кабінет №3	Марчык Т.П.
			Кароза Т.У.
Горад спартыўных рэкордаў	11.45 - 12.30	Спартыўная зала	Насытка С.У.
5 - 8 класы			
Мультурок "Вітаміны на маім сталі"	9.00 - 9.45	Кабінет №12	Марчык Т.П.
Гадзіна зносін "Школьнае харчаванне - здорае і рацыянальнае" з наведаннем тэматычнай выставы "Пра здароўе на старонках кніг і чаоспісаў"	9.55 - 10.40	Кабінет №15/ Бібліятэка	Кніга А.У.
Горад спартыўных рэкордаў	10.50 - 11.35	Спартыўная зала	Насытка С.У.
Гульнёвая праграма "Наша здароўе - у нашых руках"	11.45 - 12.30	Кабінет №12	Кароза Т.У.
9 - 11 класы			
Наведанне факультатыўных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***